

2 НАДЗЁННАЕ

Высокатэхналагічныя прадпрыемствы ў аснове

Супрацоўніцтва з Кітаем грунтуецца на самым лепшым. І новым

Дэлегацыя КНР, на чале з адной з ключавых палітычных фігур гэтай дзяржавы — старшынёй Пастаяннага камітэта Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў Чжан Дэцзянам — наведала нашу краіну. Пра важнасць візіту кажа ўжо тое, што ў аэрапорце гасцей віталі абодва спікеры беларускага парламента. А ўчора з прадстаўнікамі Паднябеснай сустрэўся і кіраўнік дзяржавы.

— У год 25-годдзя ўстанавлення дыпламатычных адносін паміж нашымі краінамі мы дасягнулі высокай інтэнсіўнасці ўзаемных візітаў, — звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка.

Сапраўды, літаральна на мінулым тыдні ў Палацы Незалежнасці прайшлі сустрэчы Аляксандра Лукашэнкі з шэрагам грамадскіх і дзяржаўных дзеячаў КНР: Генеральным пракурорам, міністрам грамадскай бяспекі, сакратаром Камітэта Камуністычнай партыі Кітая правінцыі Хунань.

— Перадайце ад мяне падзяку майму сябру Сі Цзіньпіну за запрашэнне на міжнародны форум «Адзін пояс, адзін шлях», — папрасіў Прэзідэнт. — Упэўнены, ён стане знакавай падзеяй не толькі для Кітая, але і для ўсёй планеты. Беларусь таксама зацікаўлена ў працягу сустрэч на вышэйшым узроўні ў рамках міжнародных фарматаў, такіх як Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва. Актыўныя кантакты чарговы раз падкрэсліваюць асаблівы ўзровень адносін паміж нашымі краінамі: давяральнага ўсебаковага стратэгічнага партнёрства і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва.

У маі, дарэчы, плануецца візіт Прэзідэнта Беларусі ў Пекін. Акрамя ўдзелу ў названым міжнародным форуме, запланавана двухбаковая сустрэча са старшынёй КНР Сі Цзіньпінам.

Кітайская дэлегацыя падчас знаходжання ў нашай краіне правяла шэраг афіцыйных сустрэч.

— Думаю, вы заўважылі, што прыкрытатная ўвага падчас перагавораў удзяляецца пытанням эканамічнага і

палітычнага ўзаемадзеяння, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Гэта не дзіўна. Мы чакаем, што высокі ўзровень нашых палітычных адносін падцягне за сабой і эканоміку, перш за ўсё Беларусі — да тых тэмпаў і тых вышынь, якіх дасягнулі вы.

Перагаворы праходзілі ў шчырай, добразычлівай атмасферы. І гэта натуральна, бо ў адносінах дзвюх краін няма праблем. Затое ёсць годныя, высокія мэты, выкананне якіх прынясе карысць і беларускаму, і кітайскаму народу.

Прэзідэнт прапанаваў абмеркаваць некалькі пытанняў двухбаковых адносін:

— Па-першае, далейшае развіццё Кітайска-Беларускага індустрыяльнага парка «Вялікі камень» і, галоўнае, — прыцягненне інвестараў. Мы ствараем магутную інфраструктуру і даём сур'ёзныя прэферэнцыі. Важна, каб усё гэта дало вынік у выглядзе прыходу высокіх тэхналогій, стварэння экспертаарыентаваных вытворчасцяў з гарантаваным рынкам збыту. Хачу звярнуць вашу ўвагу на адну істотную рэч. Падчас наведвання «Вялікага каменя» Старшыня КНР назваў гэта месца жамчужынай Шаўковага шляху. Мы не можам разам з вамі ствараць там прадпрыемствы і эканоміку мінулага. Туды трэба прыцягнуць для работы самыя перадавыя сусветнага ўзроўню кампаніі з эканомікай заўтрашняга дня. У адваротным выпадку прадпрыемствы не змогуць канкурыраваць на еўрапейскіх рынках ды і на рынках постсавецкай прасторы. Мы пра гэта дамаўляліся першапачаткова, і з таварышам Сі Цзіньпінам прытрымліваемся дагэтуль такой палітыкі і практыкі. Таму, пры абмеркаванні гэтых пытанняў у Кітайскай Народнай Рэспубліцы, у палітбюро, ва ўрадзе, у Парламенце Кітая я вас прасіў бы мець перш за ўсё на ўвазе тое, што ў «Вялікім камені» павінны быць выключна высокатэхналагічныя прадпрыемствы.

«Вялікі камень» — галоўны праект у двухбаковым беларуска-кітайскім супрацоўніцтве. Гэта замысел не толькі гандлёва-эканамічны, інвестыцыйны,

а, як пагадзіліся абодва бакі, — стра-тэгічны палітычны праект. У многім гэта — першы крок да будучых, яшчэ больш маштабных задач. Што да інвестыцыйнага супрацоўніцтва дзвюх краін, то за мінулы год да нас паступіла валавых інвестыцый з Паднябеснай на суму каля 250 мільёнаў долараў.

Па-другое, Прэзідэнт прызнаўся, што яго вельмі турбуе незбалансаванасць двухбаковага гандлю Беларусі і Кітая.

За 2016 год тавараабарот Беларусі і мацерыковага Кітая склаў 2,58 млрд долараў, з іх аб'ём беларускага экспарту — каля 470 мільёнаў долараў, імпарту — 2,11 мільярда. Сальда скла-лася адмоўнае — у памеры 1,65 млрд долараў.

Трэці кірунак, які прапанаваў абмеркаваць Аляксандр Лукашэнка, — акты-візацыя супрацоўніцтва ў фінансавай сферы.

— Беларусь зацікаўлена ў прыцяг-ненні прамых замежных кітайскіх кампаній у банкаўскі сектар. Ёсць папярэднія дамоўленасці па выхадзе China CITIC Bank на беларускі рынак. Зараз патрэбен дазвол кампетэнтных орга-наў Кітая. Акрамя таго, мы зацікаўлены размясціць беларускія аблігацыі на вашым фінансавым рынку. Неабходны адпаведныя даручэнні для аператыўна-га праходжання працэдур у Народным банку Кітая.

Гэта толькі некаторыя кірункі для развіцця двухбаковых адносін:

— Я прасіў нашых кіраўнікоў парламента, каб яны вам у рабочым парадку назвалі яшчэ два-тры пытанні, у якіх мы крыне зацікаўленыя, якія маюць для нас прыцыповае значэнне. І, з другога боку, яны будуць іміджавымі праектамі для Кітайскай Народнай Рэспублікі ў цэнтры Еўропы. Калі вы палічыце неабходным нас у гэтым плане падтрымаць, беларускі народ ніколі гэтага не забудзе і будзе вам вельмі ўдзячны.

Сярод іншых напрамкаў для ўзаема-дзеяння беларускі лідар назваў супра-цоўніцтва ў турыстычнай сферы.

— Вы самі ўпэўніліся ў прыгасці Беларусі, — адзначыў ён. — Мы вельмі спадзяемся, што грамадзяне вялікага Кітая знойдуць тут магчымасць адпа-чыць.

Чжан Дэцзян падзякаваў беларус-каму боку за магчымасць наведаць нашу краіну. Па яго словах, Кітай задаволены развіццём двухбако-вых адносін з Беларуссю. Пры гэтым дзяржавы падтрымліваюць інтэнсіў-ныя кантакты на розных узроўнях: ад міжрэгіянальнага да сустрэч на вы-шэйшым узроўні.

Пасля сустрэчы з кіраўніком дзяр-жавы для кітайскай дэлегацыі была арганізавана экскурсія па персаналь-най выстаўцы пейзажыста Валерыя Шкарубы, якая адкрылася ў Палацы Незалежнасці ў канцы сакавіка.

Надзея ЮШКЕВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

19 красавіка 2017 г. **ЗВЯЗДА**

ДОБРАЯ ТРАДЫЦЫЯ ДОБРЫХ СПРАЎ

Плануецца, што сёлета ў рэспубліканскім суботніку, які адбудзецца 22 красавіка, прымуць удзел каля 340 тысяч жыхароў Гродзенскай вобласці, што на 20 тысяч больш, чым летась.

«Мы спадзяёмся пашырыць кола ўдзельнікаў рэспубліканскага суботніка, — паведаміў «Звяздзе» **начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гродзенскага аблвыканкама Аляксандр ВЯРСОЦКІ.** — Акрамя рэкламы на транспарце, паўсюдна вывешаны лістоўкі, інфармуем праз СМІ. Лічу, што неабыхавыя жыхары горада і вобласці ў гэты дзень прыбярэць у сваіх дварах, на дзіцячых пляцоўках, у парках...»

Мясцовыя ўлады вызначылі кола работ у кожным раёне вобласці. Так, у Зэльвенскім, Дзятлаўскім і Гродзенскім раёнах асабліва ўвага будзе ўдзяляцца памятным месцам. У Ваўкавыскім, Карэліцкім, Слоніўскім — працоўны дэсант высаджыцца на тэрыторыі дзіцячых летнікаў. Жыхары Нава-грудчыны на суботнік збяруцца ў заказніку «Свіцязянскі».

Вялікі аб'ём работ чакае жыхароў абласнога цэнтра. Гродзенцы наведуюць парадак вакол рэчкі Ласасянкі ў мікрараёне Фолюш, высаджыць дрэвы ў мікрараёне Дэвятоўка, правядуць генеральную прыборку ў гарадскіх парках і лясных масівах. Таксама ў гэты дзень пачнецца дэмантаж некаторых будынкаў скуранога завода, які знаходзіцца ў цэнтры горада.

Прагназуюцца, што падчас рэспубліканскага суботніка ў вобласці будзе зароблена 680 тысяч рублёў. Палова сродкаў застанецца ў рэгіёне і будзе накіравана на рэканструкцыю і рэстаўрацыю гісторыка-культурнай спадчыны. Акрамя гэтага, частка заробленых на суботніку грошай будзе скарыстана на тэхнічную базу для развіцця творчасці дзяцей і моладзі, падрыхтоўкі да новага сезона дзіцячых летнікаў, а таксама для развіцця інавацыйнай інфраструктуры Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Летася асноўныя акцэнт быў зроблены на добраўпарадкаванні Аугустоўскага канала і іншых турыстычных аб'ектаў. Падчас суботніка было зароблена 600 тысяч рублёў, з якіх 300 тысяч засталіся ў рэгіёне. Палова гэтай сумы была накіравана на будаўніцтва мемарыяльнага комплексу памяці ахвяр Першай сусветнай вайны ў Смаргоні. Астатнія пайшлі на добраўпарадкаванне дзіцячых летнікаў.

Маргарыта УШКЕВІЧ. margo@zviazda.by

БЕЛАРУСБАНК

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует вкладчиков об изменении процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях

С 19.05.2017 устанавливается по ранее открытым срочным банковским вкладам в белорусских рублях:

- «Премияльно-накопительный «Детский», открытым до 13.11.2015, ставка основных процентов в размере 11,2% годовых;
- «Накопительный» (накопительный вклад в национальной валюте с ежемесячной капитализацией; накопительный вклад в белорусских рублях; срочный банковский накопительный вклад в белорусских рублях, а также накопительные вклады, введенные согласно Приказу Государственного банка СССР от 29.03.1990 №30 «О введении новых видов вкладов в учреждения Сберегательного банка СССР»), процентная ставка в размере 11,2% годовых.

Установленный размер процентов применяется только к вышеуказанным срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность и автоматическое перезаключение которых на новый срок произошло до 01.04.2016.

С 19.05.2017 устанавливается по действующим срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Интернет-депозит-Тренд»:

- со сроком хранения 36 месяцев, открытым до 05.05.2015 ставка основных процентов при фактическом ежедневном остатке вклада:

до 2000,00 рублей (включительно) – в размере 11,2% годовых; свыше 2000,00 рублей – в размере 11,7% годовых;

Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

С 19.05.2017 устанавливаются по действующим срочным банковским вкладам в белорусских рублях, открытым до 19.04.2017, процентные ставки в следующих размерах:

- «Классик Отзывный до года» на срок 185 дней – 5,2% годовых.
- «Классик Безотзывный до года» на срок 6 месяцев – 8,7% годовых; на срок 9 месяцев – 9,7% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках клуба «Бархат») – 10,7% годовых.
- «Свободный выбор»: на срок 11 месяцев – 12,3% годовых; на срок 24 месяца – 13,8% годовых.
- «Классик Безотзывный свыше года»: на срок 18 месяцев – 13% годовых; на срок 24 месяца – 13,5% годовых.
- «Интернет-депозит-Тренд Отзывный»: на срок 3 месяца – 6,7% годовых; на срок 6 месяцев – 8,7% годовых; на срок 9 месяцев – 9,2% годовых.
- «Интернет-депозит-Тренд Безотзывный»: на срок 3 месяца – 8,7% годовых; на срок 6 месяцев – 9,7% годовых; на срок 9 месяцев – 10,7% годовых; на срок 9 месяцев (в рамках Клуба «Карт-бланш») – 11,2% годовых;
- на срок 9 месяцев (в рамках Клуба #настарт) – 11,2% годовых.
- «Классик Почтовый Отзывный» – 8,7% годовых.
- «Классик Почтовый Безотзывный» – 10,7% годовых.

Установленный размер процентов применяется к вышеуказанным срочным банковским вкладам, по которым не нарушена срочность.

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте и в отделениях «Беларусбанка»

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. Процентная ставка по вкладам (депозитам) может быть изменена банком в одностороннем порядке в соответствии с договорами банковских вкладов (депозитов)

У тэму

ЭКАНАМІЧНАЯ СКІРАВАНАСЦЬ

Са старшынёй Пастаяннага камітэта Усекітайскага сходу народных прадстаўнікоў Чжан Дэцзянам сустрэўся і прэм'ер-міністр нашай краіны Андрэй КАБЯКОЎ. Ён нагадаў, што падчас візіту Прэзідэнта Беларусі ў Кітай у 2016 годзе падпісана сумесная дэкларацыя аб усталяванні адносін давернага ўсебаковага стратэгічнага партнёрства і ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва.

«Цяпер важна падцягнуць і эканамічныя адносіны да такога высокага ўзроўню супрацоўніцтва, таму прапануем абмеркаваць пытанні эканамічнай накіраванасці, — адзначыў Андрэй Кабякоў. — Для нас гэта асабліва важна напярэдадні візіту ў Кітай Прэзідэнта Беларусі ў маі 2017 года».

Гаворачы пра гэта, прэм'ер-міністр дадаў: «Мы разлічваем, што ў ходзе візіту прасунецца шэраг практычных напрамкаў нашага супрацоўніцтва з Кітаем. Таму разлічваем падчас вашага знаходжання ў Беларусі ў максімальнай ступені падрыхтавацца да гэтага візіту».



ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

Тэрэза Мэй абвясціла датэрміновыя парламенцкія выбары



Кіраўнік брытанскага ўрада Тэрэза Мэй заявіла, што ў Злучаным Каралеўстве 8 чэрвеня пройдуць датэрміновыя парламенцкія выбары, у выніку якіх будзе сфарміраваны новы ўрад. Па словах Мэй, для выхаду з ЕС Брытаніі неабходна моцная ўлада, а апазіцыя ў парламенце рабіла ўсё, каб сарваць падрыхтоўку да брэксіту. Заява прэм'ера стала вялікай нечаканасцю і выклікала гучныя абмеркаванні ў краіне.

Аўстралія ўводзіць новую сістэму выдачы працоўнай візы

Улады Аўстраліі абвясцілі аб узмацненні жорсткасці правілаў выдачы працоўнай візы для замежнікаў. Як паведаміў прэм'ер-міністр краіны Малкальм Тэрнбул, гэта робіцца для таго, каб работадаўцы наймалі больш грамадзян Аўстраліі. «Новая сістэма выдачы віз створана выключна для абароны нацыянальных інтарэсаў», — заявіў кіраўнік урада.

Улады Японіі павялічаць прыём жанчын у войска

Міністр абароны Японіі Тамомі Інада паведаміла аб зняцці абмежаванняў на набор жанчын у разведвальныя падраздзяленні і танкавыя войскі, а таксама аб намеры ў цэлым павялічыць іх прыём у шэрагі сіл самаабароны. Такім чынам, абмежаванні застаюцца толькі для падраздзяленняў радыёлагічнай абароны і для падводных лодак, дзе з-за малой прасторы складана забяспечыць жанчынам асобныя каюты.

У М'янме амаль 300 чалавек загінулі падчас воднага фэсту

Правядзенне традыцыйнага воднага фестывалю ў М'янме абярнулася рэзкім ростам гвалту. Па ўсёй краіне было зарэгістравана каля 1200 крымінальных спраў. У выніку ўсіх гэтых злачынстваў 285 чалавек загінулі, 1073 атрымалі раненні. Традыцыйны водны фестываль Ціньянь (Цінджан) працягваўся ў М'янме чатыры дні. Ён з'яўляецца самым важным нацыянальным святам у краіне і напярэдняе наступленню Новага года па бірманскім месяцова-сонечным календары.

